

іскры
шльліча

8019



ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА

15

№

двуухтыднёвая часопісъ
для менших дзяцей

ОРГАН ЦК ЛКСМБ
І НАРКАМАСЬВЕТЫ

1932

Год
4
выданья

УЛАГЕРЫ

У калгасе „Праца“
Між садоў, прысад
Разъмсясьціўся лагер
Юных аксябрат.

Сонца грэе шчыра —
Слаўная пара!
Тварыкі у дзетак
Радасьцю гараш.

Колькі тут раздолъля
І які прастор —
Рэчка, луг квяцісты
Ды шумлівы бор...

Песні і гамонка
Цэлы дзень зывіняць.
Люба тут на сонцы
Загараць, гуляць.

Добра адпачыўши
Летняю парой —
Добра і вучыцца
Будзем мы зімой!

А. Я.

Адрес рэдакцыі і кантры: МЕНСК, КАМСАМОЛЬСКАЯ, 25.

ПЕРШЫЯ АКЦІЯБРАЦІЯ

XVII

8019 (III)

НАРЫС

А. ПАЛЬЧЭУСКАГА

ФОТО-ЗДЫМКІ

Б. ПАПОВА



Дзесяцігадовы Сыцяпанка сядзіць пад густым клёнам і ўважліва чытае газэту. У яго цяпер, як і ва ўсіх аксябрат, што знаходзяцца ў лагеры, вольны час — адпачынак. Кожны па-свойму скарыстоўвае яго.

Вось Рува, чарнявы хлопчык, гуляе з другім аксябронкам у шашкі. Глянуўшы з-пад ілба на свайго таварыша, Рува радасна ўсьміхаецца:

— Я казаў табе,—праіграеш. Мне тата нават праігryвае. Ён толькі лепей за мяне ў шахматы гуляе і то аднаго разу, як тата абедаў, я яго абыграў.


— Яшчэ невядома чыё возьме,—трымаеца свае думкі Руваў таварыш.

У другім месцы Люся Блонштэйн съпявает разам з групкой аксябрат. Яна лічыцца лепшаю съпявачкаю і цяпер вучыць сваіх таварышак.

А каля нацягнутае сеткі групка хлопцаў і дзяўчатаў гуляюць у волейбол. Як адны, так і другія лічаць:

— У нас трох.

62/189



Фізкультурная зарадка ў лагеры.

— А ў нас пяць,— гавораць з другога боку сеткі.

Далей на мураве — гуляюць у коні, чытаюць вершы, разглядаюць загадкавыя малюнкі ў „Іскрах Ільліча“. Некаторыя аксябраты выпісваюць сваю часопіс „Іскры Ільліча“, але такіх мала. Знайшліся нават такія, што зусім ня чулі нічога аб часопісі. У далейшым абяцаюць выпісваць самі і таварышоў па школе завербаваць.

Зьвініць аксябрацкі лагер у Анятаве (каля Рудзенска). Бадзёрасцю і радасцю тут поўняцца прасторы.

Аксябрацкія лагеры арганізаваны ўпяршыню ў гэтым годзе. З 9 аксябрацкіх баз розных заводаў і фабрык г. Менску прыехала сюды другая зьмена— з 20-га ліпеня.

Раніцаю а палове восьмай гадзіны — ажывае лагер. Сігналіст кліча на двор. 90 заспаных аксябрат выбягаюць

на зарадку—разварушваць сваё цела пасъля сну фізкультурнымі рухамі. Далей паднімаюць над лагерамі съяг і групкамі па чарзе ідуць мыцца, чысьціць зубы, а адтуль—сънедаць.


Кончаць есьці—сігналіст трубіць на збор. Зноў у трошарэнгі становяцца актывісты — кожны на сваім месцы.

Цяпер пачынаецца рабочы дзень у лагерах.

На кожны дзень асобны расклад. Адзін дзень ідуць на прагулку ў лес,—другі купацца ў рэчку, трэці—экскурсія ў калгасы. Там знаёмяцца з жыцьцём і работай.

На першай зьмене экскурсій у калгасы ня было. І дзеци ў сваёй насьценгазэце „За здаровую зьмену“ перад ад'ездам напісалі:

„Другой зьмене трэба правесці некалькі экскурсій у калгасы, азнаёміцца з іхным жыцьцём, а то мы



Кончыцца зарадка—тады паднімаюць над лагерамі съяг.

ведаем аб калгасах толькі па кніжках. Наша начальніца не дадумалася паказаць нам працу калгасаў"...

З вялікай задаволенасцю праводзяць дзеци свой адпачынак у лагерах. Вось што піша аб гэтым аксябронак Шэр у газэце:

„У лагерах нам было весела. Мы кожны дзень прымалі сонечныя ванны, хадзілі ў лес, на рэчку, нас знаёмілі з жыцьцём за межамі, праводзілі гутаркі аб сацыялістычным будаўніцтве. Кармілі нас у лагерах добра. Вярнуўшыся назад, я раскажу аксябратаў і ўсім дзецим аб вялікай карысці лагеру“.

Цэлы дзень чуюцца галасы, гоман, съпевы, гульні аксябрат. І толькі а 9-й гадзіне ўвечары суцішваеца ўсё. Спакойны сон агортвае лагёры, што находзяцца ў былым панскім маёнтку.

А цяпер паглядзім, аб чым так уважліва чытаў Сыцяпанка ў газэце.

„Цяжка жывеца дзецим працоўных у капиталістычных краінах. У Кітаі ад 6-ці год ідуць дзеци на работу. Яны цэлы дзень зьбіраюць бавоўну, ачишаюць яе. Дзеци па 12—14 гадзін у суткі працуюць разам з маткамі, з бацькамі на фабрыцы. Работа іх цяжкая, а плата нікчэмная. Яны працуюць і галадаюць. Буржуі наожываюць тысячы, мільёны, а дзеци паміраюць ад цяжкай працы, паміраюць з голаду.

Галеча і беднасць ня пускаюць дзяцей у школу, а буржуазіі гэта лепей, калі дзеци вырастуць няпісменнымі, бо няпісменных рабочых лягчэй трymаць у няволі, лягчэй запалохаць „боскаю“ караю“.

І пароўноўвае Сыцяпанка сваё жыцьцё з жыцьцём таварышоў адналетак за межамі. Вялікая розніца!

Яны вось тут 90 акцябрат прыехалі адпачываць на вольным паветры.

Ці-ж яны зімою хадзілі на фабрыку працаваць? Не. Яны хадзілі ў школу. Яны па-ўдарнаму вучыліся, яны змагаліся за веды.

Зараз у школах летні адпачынак. І іх, 90 акцябрат, лепшых ударнікаў вучобы, а таксама слабейшых вучняў па здароўі — прыслалі ў лагеры адпачыць, навучыцца калектыву наму жыцьцю.

Дзеці стараюцца загартаваць сваё здароўе, паправіць яго, каб з новымі сіламі пачаць навучальны год.

Толькі савецкая ўлада клапоціцца аб дзецих працоўных. Яна адчыняе ясьлі, дзіцячыя сады, лагеры. Савецкая ўлада не дазваляе працаваць дзецим. Яна дбае аб іх здароўі.



Цэлы дзень тут чуюцца галасы, гоман, съпевш, гульні.



ЖНІВО

Варш Т. КЛЯШТОРНАГА

Мал. А. ШАХРАЙ

Што на съвеце больш
актыўна,
Што на съвеце больш
магутна,
Чым работа калектывам,
Чым змаганьне дружным
гуртам?

Заўжды памятайце, дзеци,
Што ніякая на съвеце
Ні навала, а ні сіла
Калектыву не асіліць.

Вось таму на нашым полі,
Дзе згуртована і жыва
Працавалі не паволі
Сваім дружным
калектывам —
Як съцяна стаіць пшаніца,
Густа жыта каласіца,
У гушчар сярпу ня
ўлезьці, —
Хоць ты сноп вяжы на
месцы

Вечер колас хіліць долу...
Сонца жнівеньськае ярка...
І пайшлі гуляць па полі
За жняркаю жнярка.

Сноп на сноп у рад
кладзеца,
Аж няма снапом дзе
дзеца.

І усім праежджым дзіва,
Што так жыта зарадзіла.
І дзівуюца суседзі,
Што снапом і легчы недзе.

Іх ня справіца да змроку
Зънесьці ў бабкі залатыя,
А тут ходзяць хмары
бокам,
Ходзяць хмары
дажджавыя.

Калі бліснула маланка
І віхор прамчаўся полем,—
Дзесяцігадовы Янка
Клікнуў хлопцаў

з непакоем.

І павёў на ніву ту ю
Ён брыгаду маладую.

Пакуль хмары дажджавыя
Ветры буйныя прыгналі,
Дык снапы, усім на
радасьць,
Хлопцы ў бабкі паставялялі.

Гэты вечар як ніколі
Хваляваў хлапцоў і цешыў,
Бо аднэй брыгадай болей
Працавала сёньня ў полі
У калгасе самым лепшим.





Апавяданьне А. ТАЕЖНАГА
Малюнкі В. ЦІХАНОВІЧА

Ня хаты ў Загор'і, а халупкі ды зямлянкі. Толькі ў кулака Саўкі Зарубы хата вялікая, крытая гонтамі.

Цяпер Саўку з хаты вытурылі ў зямлянку на дварэ. А ў хаце зараз кантора калгасу, сельсавет ды чырвоны куток.

У прыбудове Міхаська з маткаю жыве. Матка ў сельсавеце за старажыху.

На ўсіх калгасных сходах Міхаська — прадстаўнік ад атраду. Любіць паслухаць Міхаська. Цікава.

Вось сёньня прыехаў нейкі, увесь у скуроене адзеты, і акуляры на шапцы вялізарныя. Сымешны такі і з партфэлем. Гаварыў доўга, а потым нейкія паперы пакінуў і паехаў. Кажуць, даговор, а што да чаго—Міхаська ня ведаў.

Калі разыходзіліся, Алесь Ванееў, старшыня, націснуў Міхаську шапку на нос і кажа весела:

— Ну, хлапец! Пасеем, брат, цяпер на ўсе сто. МТС нам трактар дае, працеваць весела будзе.

Дні ішлі адзін за другім, а трактара ня было. Сынегу асталося ледзь-ледзь, толькі ў лагчынах ды каля платоў, дзе зімою гурбы былі. Раўчукі даўно зьбеглі ў рэчку. Калгасъ-

нікі ўжо ў поле прыгатаваліся і пробны выезд рабілі,
а трактара няма. Сёй-той з трывогаю разважаць пачаў:

— Падманулі, мусіць. Надакляраваў той з акулярамі,
каб плян большы прынялі, а сам паехаў. Як цяпер плян
выконваць на конях, калі іх дзевяць толькі?

А тут яшчэ Саўка падбухторыў:

— Быў я ўчора на станцыі. Ніякіх там трактароў няма.
І ня ведаюць пра іх нічога, толькі дарэмна зімою гроши
з дурняў сабралі на трактары.

Сёй-той паверыў, а Саўка ўздыхнуў з палёгкаю і кажа:

— Гляджу на вас—жаласьць бярэ. Лапці носіце, а хлеб
у сывіронку дарэмна ляжыць. Нашто вам цяпер гэтулькі
насеньня? Завезьлі-б вазоў два на рынак ды хоць абутик
бабам купілі.

Учапіліся бабы за слова Саўкі, лаянку ўзынялі ды да
старшыні:

— Дай чаравікі і канец!

Ледзь угаварыў Алесь. Мужчыны таксама былі зашу-
мелі. Алесь дакляраваў сам зъездзіць на станцыю—да-
ведацца, ці праўду казаў Саўка.

Міхаська заснуў у гэты вечар сумны. Падмануў той,
што з акулярамі.

Пабудзіў Міхаську незнаймы голас. Вады вядро ў маткі
просіць. Працёр вочы, а каля дзьвярэй Янка Чарняк,
былы парабак Саўкі. Зірнуў Міхаська на акуляры на
шапцы Янкі, такія-ж як і ў таго, што ў скураное апра-
нуты быў.

Тут толькі ўспомніў, як зімою Янку на трактарныя
курсы пасылалі.

— Ну, чаго дзівішся на мае акуляры? Хадзем, каня
пакажу.

— Якога каня?

Съмяеца Чарняк, налівае ваду з кадушкі.

— Жалезны, браток, конь, а замесіга аўса газу есьць.



— Гэта які кран у вас?
начуўся голас Саўкі

падкраўся, зірнуў і фыркнуў у рыжую кудзелю барады?

— Загразьне, чым выцягваць будзеце?

— Заткні ляпу, трапло! — перапыніў яго Алесь.

Саўка пайшоў. Калгасьнікі, задаволенія, таксама разыходзіліся.

Міхаська цяпер з хлява ня вылазіць. Усё каля Янкі трymaeцца. Пыл абцірае, аліву лішнюю, і ўсё пытаецца, калі араць паедуць.

— Вось падсохне крыху, каб машина не буксавала, паедзем. Вытры вось лепш чысьцей карыта картару.

— Гэта дзе?

Янка паказаў пад трактар, і Міхаська, лежачы на сьпіне, моцна шараваў анучаю пузатае карыта машины. Не зуважыў, як рукавом зачапіў за нейкі кручок, адтуль палілося цёплае нешта.

Напалохаўся Міхась. Выскачыў з-пад машины.

— Янка, цячэ нешта. Зламаў я машину, здаецца?..

— Трактар! — закрычаў Міхаська і саскочыў з ложку, нібы яго хто шылам штурхануў.

Каля хлява, дзе Саўкава малатарня стаяла, увесь пасёлак сабраўся. Тут і Міхаська праз натоўп уюном выскачыў. А каля варот ужо сябры яго сышліся: Міколка Мікітавых ды Адасік Язэпавых. Съмлюцца, радуюца.

Саўка падышоў, нібы

падкраўся, зірнуў і фыркнуў у рыжую кудзелю барады?

— Загразьне, чым выцягваць будзеце?

— Заткні ляпу, трапло! — перапыніў яго Алесь.

Саўка пайшоў. Калгасьнікі, задаволенія, таксама разыходзіліся.

Міхаська цяпер з хлява ня вылазіць. Усё каля Янкі трymaeцца. Пыл абцірае, аліву лішнюю, і ўсё пытаецца, калі араць паедуць.

— Вось падсохне крыху, каб машина не буксавала, паедзем. Вытры вось лепш чысьцей карыта картару.

— Гэта дзе?

Янка паказаў пад трактар, і Міхаська, лежачы на сьпіне, моцна шараваў анучаю пузатае карыта машины. Не зуважыў, як рукавом зачапіў за нейкі кручок, адтуль палілося цёплае нешта.

Напалохаўся Міхась. Выскочыў з-пад машины.

— Янка, цячэ нешта. Зламаў я машину, здаецца?..

Съмляцца Чарняк, закрываючы кран.

— Гэта ты рукавом зачапіў. Калі не дагледзець, уся аліва выцеча, тады падшыпнікам капут. Расплавяцца і канец. Машыну без алівы можна ўшчэнт сапсаваць.

— Вось дык кран,—уздыхнуў Міхаська.

— Гэта які кран у вас?—пачуўся ззаду голас Саўкі.

Чарняк устряпянуўся і неўспадзеўкі для сябе адказаў, глянуўшы на былога гаспадара:

— Самы ніжні, а табе навошта?

— Ды так я... Хітрая вельмі штука гэта... А ты, Янка, вучаным стаў, ня наш брат. Калі араць зьбіраецца?

— Заўтра,—нехаця адказаў Чарняк.

Раніцай, яшчэ ледзь сьвітала, усхапіўся Міхаська з пасыцелі. Штурхae Янку ў бок, будзіць.

— Уставай, Янка. Араць сёньня. Мамка вунь ужо самавар згатавала.

Паклікала Агата чай піць трактарыстаў, а Міхаську не сядзіцца. Не да чаю.

Саскочыў з лавы і бягом у хлеў.

„Вось дзівакі, варот не зачынілі“,—падумаў Міхаська,— „залезе хто ды съязгне што-небудзь“.

У цемнаце шмыгнуў Саўка і штосьці жава ў руках скаваў.

Шагнуў да варот і ласкова Міхаську:

— Думаў. Іван Сяргеіч тут... Няма...

— Выбірайся, выбірайся адгэтуль,—сказаў Міхаська.— Вось скажу Алесю.

Тут вышаў Янка. Загудзеў трактар і папоўз да варот.

Міхаська правёў вачыма машыну ў поле, а потым заўшоў у хлеў.



У хляве ён пасылізнуўся і траха ня стукнуўся носам аб сьцену. Нагнуўся — лужына. Паспрабаваў пальцам—аліва.

— Гэта-ж наліі неахайнікі! — і раптам нібы на вугаль наступіў. Падскочыў ад неспадзянай страшнай думкі. „Кран адчынены... Аліва выбяжыць... Падшыпнікі... Капут машыне“... Куляй вылецеў за вароты.

На дарозе затаптаная нагамі плямы.

Далей, за вёскай па няроўнай дарозе тоненькой нітачкаю цягнецца сълед алівы.

Бяжыць хлапчук гэтым съледам, думае: „не дагледзелі, адчыніўся кран“. І раптам маланкаю апякло мазгі. Нават спыніўся Міхаська. Успомніў, як Саўка адскочыў ад машыны.

— Ён! — закрычаў хлапец. — Ён адчыніў. Сам кран ня можа адчыніцца. Машыну загубіць



задумаў. — Што ёсьць духу паляцеў у поле съледам за машинай.

Бяжыць, захліпаецца. Сэрца, як ня выскачыць... У роце перасохла. Духу зъмяняць не паспявае.

Але...

Ня відаць машины. Нават матору ня чуваць. Далёка.

Хістаецца Міхаська бягучы, туман у вачох.

З гэтага туману выплывае верхам на кані Тодар Жгут, брыгадзір.

Падбег да яго Міхаська, за повад ухапіўся, кryчыць...

— Гані назад... Машину спыніць... Аліва цячэ... Падшыпнікі...

Не разабраўся Тодар, а ўсё-ткі пасадзіў хлапца за сабою і памчаўся ўсьлед за машинай.

Імчыцца конь. Толькі зямля, яшчэ ня зусім прасохлая, камякамі рвецца з пад капытоў.

І вось—выскачылі за ўзгорак. Міхаська аж павесялеў. Трактар яшчэ цэлы. Але—скарэй, скарэй!

Траха пад колы ня скінуўся Міхаська; кryчыць, рукой пад машину паказвае.

Спыніў Чарняк трактар, а Міхаська ўжо кран круціць і аліва плыве тоненъкім раўчуком.

Паглядзеў трактарыст на кран, а ён каля самай шрубкі напільнікам прарэзаны. У картары алівы чуцьчуюць асталося.

* * *

Вечарам у канторы не пра-
біцца было. Увесь пасёлак
прышоў на сход. Калгасьнікі,
аднаасобнікі...

Чарняк гаварыў доўга. Спа-
цеў ад няпрывычкі.

— Кулак Саўка Зарубаў уга-
варваў прадаць насенне. Не
прайшло гэта. Тады шкодзіць
пачаў. Толькі-б калгасу пакасьці
нарабіць. Хацеў машыну загу-
біць, кран падпілаваў. Таксама
сарвалася. Міхаська выратаваў.
Яшчэ-б вярсту праехаць і ка-
пут. Новы трактар патрэбен
быў-бы, бо рамонту ня меньш,
як на месяц было-бы... А Mi-
хаська малайчына!

У гэты вечар доўга цягнуўся
сход.

А раніцай на калгасныя палі
выйшла не 16 двароў, а 27.



ВЯЛІКІ

ВЫНАХОДЦА

Карыс І. ШАПІРЫ



ІВ. УЛ. МІЧУРЫН

— Вы, мусіць, чыталі пра тое, як дзядзька Дураў дрэсіруе розных звяроў. Ён навучае іх вытвараць розныя штукі. Вось перад намі морскі леў. Ён грузна перавальваецца з боку на бок і ледзь рухаецца па зямлі. Але морскі леў вельмі добра плавае. І дзядзька Дураў зрабіў яго карысным для чалавека. Ён навучыў льва ратаваць людзей, што топяцца, навучыў лавіць рыбу.

— Гэта мы чыталі,—адкажуць многія з вас.

— А ці чулі вы пра дзядзьку Мічурына, як ён вучыць расыліны, дрэвы?

— Расыліны?

— Дрэвы? Як-жа так?.. Яны-ж няжывыя?..

Усім, мабыць, стала съмешна ад такой навіны.

Але як-жа дзядзька Мічурын навучае расыліны?


Вось зярняткі жыта. Яны маюць у сабе такія матэрыі; якія карысны для чалавека. Чалавек меле жыта, пшаніцу і пячэ з муکі хлеб. Хлеб расьце на полі. Усё гэта вядома.

Але бывае засушлівае лета. Сонца, съпякота і няма ніводнай кропкі дажджу. Зямля патрэскалася, карэнъчыкі жыта бяз вільгаці пасохлі, пажаўцела яно і загінула.

Тады бывае неўраджай, тады не хапае хлеба, тады голад.

І ўсё толькі праз тое, што жыта ня можа расьці бяз вільгаці, без вады.

Дзядзька Мічурын і задумаўся над tym, каб навучыць жыта расьці тады, калі ў зямлі будзе менш альбо зусім мала вільгаці.



Дзядзька Мічурын навучыў расьці жыта
і пры меншай вільгаці

Або вось яшчэ.
На поўдні, дзе бывае цёплае лета, расьце шмат смачных і вельмі карысных расьлін. А пасадзене гэтыя расьліны ў нас, яны загінуць ад съюжы. Калі-ж не загінуць, дык на іх усё-ж ня вырасце смачных сакавітых пладоў. А добра было-б зрабіць

так, каб вінаград рос у нас,
каб ён не баяўся нашага клі-
мату, высьпяваў за наша
кароткае лета.

Але як ты „навучыш“
такую расьліну, калі ў яе
так пабудованы карэнъчыкі,
што бяз вільгаці расьліна
ня можа расьці. А паўднё-
вый расьліны маюць такія
лісьці, што яны ў нас
мерзнуць.

А вось на поўначы рас-
туць такія дрэвы, карэнъ-
чыкі якіх пралазяць глыбока ў прамёрзлую глебу, а лісьці
не баяцца съюжы. Але дрэвы гэтая маленькая, тоненькая
і нічога карыснага на іх не расьце.

Дзядзька Мічурын парашыў выгадаваць такое дрэва,
якое-б не баялася і съюжы, як не баяцца паўночныя
дрэвы, і на якім-бы расьлі такія смачныя сакавітыя плады,
як на паўднёвым.

У дзядзькі Мічурына вялікі сад — каля 100 гектараў.
Дзіўны гэты сад. Расьліны розныя, адна да аднай не па-
добны. І ў гэтым садзе дзядзька Мічурын „вучыць“ свае
расьліны.

Вось дрэўца трохі падобнае на вішню, але ня зусім.
Пасадзіўшы маладзенъкую вішню, дзядзька Мічурын зна-
рок не акопваў яе карэнъняў.



Смачны вінаград расьце
ў садзе Мічурина

— Хай „вучыцца“ расьці ў цвёрдай зямлі.

Дрэўца расло ў цвёрдай мала вільготнай глебе. Дрэўца зрабілася маленькім, на ім было мала лістоў, але яно выжыла. Карэньчыкі гэтага дрэва ўжо зрабіліся такімі, што маглі расьці ў цвёрдай сухой глебе.

Пасьля дзядзька Мічурын зноў пасадзіў зярняткі з вішні ўжо прывучанага дрэўца. Новае дрэўца вельмі добра расло ў цвёрдай глебе і не патрабавала шмат вільгаці.

Так праз гадоў 10—15 у садзе Мічурына вырасла дрэўца, якое сябе зусім добра адчувала ў цвёрдай мала вільготнай глебе.



Галінка паўднёвае вішні
прынялася да паўночнага
дрэва

А цяпер трэба зрабіць так,
каб вішні былі смачней-
шыя, такія, як растуць на
поўдні. Зноў пачалася
ўпартая, доўгая работа.

Дзядзька Мічурын пры-
шчапіў да выгадаванай
вішні галінку ад паўднё-
вой вішні. Сокі з гэтай
галінкі перайшлі на ўсё
дрэва. Праз год на вішні
ня было амаль ніякіх зъмен.
Дзядзька Мічурын зноў
зрабіў прышчэпку. Плады
палепшалі. Вось так праз
шмат год упартае працы
дзядзька Мічурын „наву-
чыў“ звычайнае паўднёвае

дрэва расьці на поўначы. Так зъявілася ў мічурынскім садзе шмат дзіўных расьлін.

Дык вось, дзеци, хто такі вялікі вынаходца Мічурын. Савецкая ўлада дала яму вялікую магчымасць займацца навуковаю работай. Некалі ў яго быў невялічкі сад, дзе ён разводзіў розныя гатункі дрэў. Цяпер гэты сад павялічан да 100 гектараў. У сваім вялікім садзе дзядзька Мічурын і працуе ўвесь час.

Кожны год усё новымі і новымі гатункамі вішняў, яблыкаў, груш, вінаграду ўзбагачаеца сад дзядзькі Мічурина.

Вялікі вынаходца робіць вялікую справу для ўсіх працоўных.



Кожны год новымі сартамі пладоў
узбагачаеца сад Мічурина

Мастак

Апавед. І. КАГАНОЎСКАЙ
Мал. Л. ЗДАНОЎСКАЙ

Любіць Ганка
маляваць. Але ня
любіць, калі ёй
паказваюць на
памылкі.

— Я малую
лепш за ўсіх, —
кажа Ганка.

Калі яе брат
Міхалка бярэ ка-
рандаш Ганкі,
дык яна кры-
чыць:

— Не чапай, ты
ўсёроўна маля-
ваць ня ўмееш.

— Чаму гэта ня ўмеею, ты сама ня ўме-
еш, — крыўдзіцца Міхалка.

Вось сёньня з самай раніцы малюе Ганка
і съпявае:

Вось гэта вярба,
Калючая ўся
Іхвоячкі тры
Растуць ля ракі.



Вось тут намалюю
Бярозку малую,
І будзе увесь
Намалёваны лес.



Паглядзелі дзеци і засьмяяліся.

— Ну і наблытала ты Ганка.
Дрэў ня ведаеш.

— Ну і мастак-жа з цябе...


Пакрыўдзілася Ганка.

— Праўда, дрэвы я пераблытала. Забылася. А вось цяпер буду маляваць гародніну.

Узялася яна маляваць гародніну.

І зноў засьмяяліся дзеци з Ганкі. Зноў наблытала яна.

— Адгадайце, дзеци,
у чым была памылка
Ганкі?





Нарыс Я. МАЎРА
Малюнкі В. ЦІХАНОВІЧА

Так завуць нафту, якая ў гаспадарцы сапраўды нагадвае кроў.

Тук-тук-тук! — б'ецца сэрца ў чалавека і жывёлы і гоніць па жылах кроў, якая жывіць, саграе і рухае арганізм.

Тук-тук-тук! — б'ецца сэрца ў аўтамабілях, самалётах, трактарох, камбайнах, танках, цеплавозах, цеплаходах (паровозы і параходы), на фабрыках і заводах — і рухае мільёны арганізмаў — машын, рухае „чорнай крывёю“ — нафтай.

Тут, мусіць, шмат хто можа заўважыць, што маторы рухаюцца не нафтай, а бэнзінай і газай (карасінай) і што бэнзына і газа зусім ня чорныя.

Справа ў тым, што бэнзына і газа вырабляюцца з нафты, а нафта чорная, густая. У такім выглядзе яна і здабываецца з-пад зямлі.

Потым нафта ідзе на перагонку на перагонныя заводы. Там яе падгушчаюць, пераганяюць па трубках і атрымліваюць розныя прадукты.

Спачатку вылучаюцца ў выглядзе пары самая лёгкія часткі: іх зьбіраюць, ахалоджваюць і атрымліваюць бэнзіну. І бэнзіна гэтая бывае не аднолькавая. Паводле свае вагі яна падзяляеца на 5 гатункаў. Самы лягчэйшы завецца **эфірам** (нафтавы, бо ёсьць яшчэ эфіры съпіртавыя), потым лёгкая бэнзіна, далей цяжкая бэнзіна, а там яшчэ два гатункі цяжэйшых.

Лёгкія гатункі лічацца лепшымі і ўжываюцца ў больш важных справах, напрыклад, у маторах самалётаў. Але-ж затое яны і вельмі небясьпечныя. Для іх досыць 28 градусаў гарачыні, каб адбыўся выбух, і такія выбухі вельмі часта здараюцца. Вось чаму з бэнзінай рызыкоўна мець справу і кожны павінен гэта ведаць.

Потым ідуць больш цяжкія прадукты, да ліку якіх належыць і карасіна. І гэтыя прадукты маюць да 7 гатункаў; карасіна сярод іх займае трэцяе месца.

Далей ідзе 6 гатункаў змазачнага масла. Першае месца займае вазэлін, які ўжываецца ў мэдыцыне. Далей—рознай якасці масла для змазванья машын.

Тады ўжо застаецца густая маса—**мазута**, якая ідзе на паліва. І нарэшце зусім густая астача—**гудрон**.

Апрача таго з нафты вылучаюцца і цвёрдыя прадукты. Сярод іх важнае месца займае **парафін**, падобны да воску. З яго і сьвечкі вырабляюць і працітваюць дрэва, каб яно ня гніло. З парафіну вырабляюць так званую „васковую“ паперу, ідзе ён на непрамакальныя тканіны, на выраб лепших гатункаў паперы (глянцевай) і ў запалкавай вытворчасці ўжываецца, і ў цукровай, і ў піваранай, і кансервовай і шмат яшчэ ў якіх.



Кожнае лета на вуліцах наших гарадоў кіпяць катлы
з асфальтам

Другім вельмі важным прадуктам зъяўляецца асфальт. Разам з гудронам ён ідзе на пабудову тратуараў, вуліц, шашы. Асфальтовая вуліца, шаша — гэта лепшая, што можа быць у гэтай справе. І цяпер у нас асфальт ужываецца як ніколі. Кожнае лета на вуліцах нашых гарадоў, напрыклад у Менску, кіцяць катлы з асфальтам, а ці ўсе вы ведалі, што гэта дае нафта?

Апрача таго асфальт ідзе на ізалацію ў электратэхніцы, ужываецца ў гумавай прамысловасці, у хэмічнай (палітура, фарбы) і шмат яшчэ ў якой прамысловасці.

З нафты яшчэ вырабляюць газ для асьвятлення і ацаплення. Часам ён сам выходзіць з зямлі і гіне. Цяпер мы „ловім“ яго і скарыстоўваем. На Каўказе, у Дагестане, шмат выходзіла ў паветра такога газу, а цяпер на ім працуе вялізарнейшая гута — „**Дагестанские огни**“.

І ў працэсе апрацоўкі нафты шмат газу — пары гінула ў паветры. Цяпер і гэта ўсё „ловіца“ і скарыстоўваецца.

Як вядома, на мыла ідзе тлустасць — алей, а гэтыя прадукты нам вельмі патрэбны і для харчаванья. Тады паспрабавалі гэтыя тлустасці замяніць нафтавым маслам — і спроба вышла ўдалая. Цяпер нафта вызваліе для нас тысячи тон каштоўнае тлустасці.

Адкуль узялася нафта, як яна стварылася.

Хоць і добра ведае нафту навука, але дакладна адказаць на гэтыя пытаньні мы яшчэ ня можам. Пакуль што большасць вучоных лічыць, што яна стварылася з жывёлаў, а галоўным чынам морскіх.


Сотні тысяч, мільёны гадоў таму назад на зямлі адбываліся катастроfy, у часе якіх у пэўных мясцох гінула шмат жывёлы. Залітыя вадой і засыпаныя зямлём, бяз доступу паветра, трупы жывёл ляжалі тысячагодзьдзі і ў іх паступова адбыліся хімічныя зъмены, якія і дали нафту.

Але некаторыя вучоныя даводзяць, што нафта магла зрабіцца з расылін, нават з мінеральных матар'ялаў.

Тады адзін вучоны (**Энглер**) узяў тлустасць і дробных морскіх жывёлінак (малюскаў) і перагнаў іх прыблізна пры такіх самых умовах, пры якіх яны маглі быць пад зямлёю. Сапраўды атрымаўся прадукт, які вельмі падобны да нафты.

Дзе і як нафта здабываецца,—расскажам у наступным нумары.

(Канец будзе).



У КРАІНАХ ГОЛАДУ і ЖАБРАЦТВА.



ПРАЦА У БУРЖУАЗНЫХ КРАІНАХ— КАТАРЖНАЯ ПРАЦА

У буржуазных краінах кожны дзень закрываюцца фабрыкі і заводы.

Мільёны рабочых выкінуты на вуліцу. Яны — беспрацоўныя.

Але і тыя, што працуюць, маюць мала лепшае шчасьце, чым беспрацоўныя. Капіталіст хоча выціснуць з рабочых як мага больш сабе прыбыткаў.

За работу з кожным днём зьніжаецца плата. А рабочы дзень павялічваецца. Рабочы можа зарабіць толькі на хлеб і ваду, наб не памерці з голаду.

Праца для рабочых стала катаржной, пакутнай.

Выход з няволі толькі адзін — зьнішчыць буржуазію, стварыць сваю савецкую ўладу.

Г У Л Ь Н І

СТОЙ НА ВАРЦЕ

Гульню гэту можна правесьці на школьнім дварэ, ці на фізкультурнай пляцоўцы.

Задача гульні—практыкаванье на пільнасьць і спрытнасьць.

Гуляць можа група з 8—16 дзяцей.

ШТО ПАТРЭБНА ДЛЯ ГУЛЬНІ

Мячык набіўны, або футбольны ці баскетбольны, вяроўочка і тры невялічкія калы, з якіх робяцца козлы (гл. малюнак).



ЯК ГУЛЯЦЬ

Удзельнікі гульні становяцца кругам, на два шагі адзін ад другога. Пасярэдзіне круга ставяцца козлы. Каля козлаў становіца абаронца — вартаўнік. Удзельнікі стараюцца зъбіць мячыкам козлы, а вартаўнік абараняе.

Той, хто сабе козлы — атрымлівае ўзнагароду: ён сам ідзе абараняць іх, каб паказаць таварышам сваю спрытнасьць.


Удзельнікі не павінны сыходзіць з месца. Калі козлы пахіснуцца,—іх папраўляць нельга. Козлы лічацца зъбітымі, калі зусім паваліцца на зямлю. Становіць на месца козлы новы вартаўнік.

Падумай

ЗАГАДКІ

1. Пад якім кустом съпіць заяц у час дажджу?
2. Што праходзіць праз горы, праз лясы, праз даліны, праз палі і само не варушыцца?
3. Што такое—мае шмат ног, а з поля на съпіне едзе?
4. Два разы нарадзіўся, а памірае адзін раз.

ЗАГАДКОВЫ МАЛЮНАК



Знайдзеце паміж
ліній ход да
жука.

АДГАДКІ З № 12

Рэбус.—Чытай „Іскры Ільліча“.

Загадкавы малюнак—павярнене малюнак бокам і зьверху
убачыце партрэт правадыра кампартыі т. Сталіна.

АДГАДКІ З № 13 | 14

1. Вецер.
2. На геаграфічнай карце.
3. Чарапаха і ракушка.
4. Сто „й“—стой.
5. Камар.
6. Сьвіньня.

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ
„ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“

Л. РУСАКОВА.
Рэдактары:
А. ЯКІМОВІЧ.

ЦАНА № 18 КАП.

10к

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ

1309 на 2-тыднёвую ілюстраваную
акцябрацкую часопісъ

ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА

„ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА“ знаёмяць дзяцей у да-
ступнай ім форме з нашым сацыялістычным
будаўніцтвам і жыцьцём працоўных і іх
дзяцей у буржуазных краінах. Часопісъ
арганізуе дзяцей на пасільны ўдзел у сацы-
ялістычным будаўніцтве.

„ІСКРЫ ІЛЬЛІЧА“ даюць у кожным нумары
апавяданьні, нарысы, вершы, песні, гульні,
п'ескі, галаваломкі і іншыя матар'ялы.

Часопісъ друкуе для сваіх падпісчыкаў
дармовыя дадаткі.

Усе дзецы павінны чытаць сваю часопісъ

І С К Р Ы І Л Ь Л І Ч А

Съпяшайцеся падпісацца на
часопісъ да канца году!

УМОВЫ ПАДПІСКІ

На 3 месяцы . . .	90 кап.
„ 6 „ . . .	1 р. 80 „
„ 1 год . . .	3 р. 60 „

Падпіску здавайце на пошту і лістаносцам